

## Алеся Сіўчыкава



... і забываеш, што на вуліцы

XXI стагоддзе...

## Крок за крокам да... самаўсьведамлењня

*«Дзеяслоў» у кожным нумары друкуе дэбютантай  
у прозе і паэзii. Гэтым разам напрыканцы нумару  
падаем яшчэ і дэбют у крытыцы... Сама аўтарка  
прызнаецца, што кнігі для рэцэнзаваньня доўга  
не шукала: яна ўзяла іх на бацьковай паліцы...*

**Краіна Беларусь. *Люстраваная гісторыя.***

Тэкст Уладзіміра Арлова. Мастак Зыміцер Герасімовіч.

«Neografiia». Martin. Slovakia. 2003

Сёньня людзі звыкліся да надзвычай багатага відэараду – да той імклівай, зъменлівой «карцінкі», што даюць тэлебачаньне і Інтэрнэт... Таму мне падаецца проста знаходкаю падбор фантастычнай колькасці разнастайных малюнкаў, фотаздымкаў, картаў, храналогіяў у гэтым альбоме. Дзякуючы ім кнігу можна ня проста чытаць – ад яе можна атрымліваць асалоду, разглядаючы бясконцае мноства партрэтаў славутых людзей нашай зямлі, малюнкі дасыпехаў, адзеньне розных часоў, по-

мнікаў, будынкаў, манетаў, фрэсак, дакументаў... Нават дух займае! І да кожнае ілюстрацыі ёсьць сваё лаканічнае тлумачэнне.

Вось, напрыклад, рэскрыпт Станіслава Аўгуста Панятоўскага, вось шляхецкі герб «Цяля», якім карыстаўся род Панятоўскіх, вось срэбны медаль у гонар Канстытуцыі 3 траўня 1791 году, а вось знакамітая слуцкая паяса...

І так на кожнай старонцы – безыліч цікавага! Нездарма выданню спрыялі Нацыянальная бібліятэка Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі, Нацыянальны мастацкі музей Беларусі, Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, Музей беларускага кнігадрукаванья.

У книзе можна знайсці матэрыялы па гісторыі нашых земляў ад часу «да зъяўленення на іх чалавека» і да стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі.

Пасыя такога альбому Уладзіміру Арлову, як съцвярджалі, можна анічога болей не пісаць і съмела выходзіць на пенсію, – хіба толькі яшчэ выдаць «Краину Беларусь» па-ангельску і па-расейску.

Ды і будзем верыць, што на ўзынікненыні БНР гісторыя, веліч і магутнасць нашай краіны не закончыцца, і наперадзе ў нас яшчэ шмат вякоў слайней гісторыі. Жыве Беларусь!

**Пятро Васюченка.**

**Жылі-былі паны Кубліцкі**

**ды Заблоцкі.**

Казачныя аповесці. Мн.: «Мастацкая літаратура». 2003.

Аўтар казачных аповесцяў імкнуўся запоўніць той прагал у беларускай літаратуре, які датычыцца жанру фэнтэзі і казачных серыялаў, героі якіх вандруюць з твору ў твор і становяцца ўлюбёнцамі некалькіх чытальняў пакаленій. А чаму і не? У шведаў, напрыклад, такі персанаж – Пэпі-Доўгая-Панчоха. І маленькая шведзікі згодныя цэлымі днямі слушаць пра яе казкі. Умова пры гэтым адна: падобныя творы павінны стварацца на трывалай нацыянальнай глебе.

Гісторыі пра паноў далёкія ад савец-

кай звычкі высьмейваць шляхту, як далёкія яны і ад спробаў рамантызаваць яе. Проста паны Кубліцкі і Заблоцкі – непастухмянныя і па-літаратурнаму жывучыя. Яны ня слухаюцца нават самога аўтара, якіхочуць перавыхоўвацца, лезуць у новыя і новыя авантуры ды зарабляюць новыя гузакі на свае галовы.

Фіяска – нязменны спадарожнік непапраўных авантурнікаў паноў Кубліцкага ды Заблоцкага. Загнаныя жыцьцём у кут, праеўшы ды прапеўшы свае гаспадаркі, паны вырошчваюць рэпу, наседжаюць яйка Куры-Шчабятуры, пасвяцяць месячовых гусей ды марскіх кароў, лепіць гарашкі і майструюць сані. Ды ўсё няўдала.

Наставе час, калі ўсе персанажы, што спачувалі панам, – дзеўка Дрыпа з яе летуценай каровай, конь Гарцук, кот Буркун, лягучая сьвінка ды іншыя пакідаюць іх, бо панскія капрызы і выбрыкі становяцца ўжо невыноснымі.

І раптам на Каляды, калі ўсё даруецца, сябры вяртаюцца. Чым жа заслужылі паны такую неспадзянку? А яны, галоўнае, нікому вялікага ліха не чынілі. Хадзілі на вайну і стралілі па ворагах пражаным гарохам. Прыгрэлі жаласьлівага ката, які сам мышэй ня еў, а наадварот, падкормліваў...

Такія паны каго хочаш навучаць жыцьцялюбству. Беларускі менталітэт прасвячвае праз дзіркі ў іхнім адзеніні і праз шчыліны ў съценах іхніх хаціні!

У Васюченкамі творы багата ад барочнай эстэтыкі – напрыклад, гастронамія... Героі ядуць і п'юць так смачна, што хочацца да іх далучыцца. Ня мае значэння, што ў іх на стале – рэпнае віно і поліўка з рэпы або калдуны з зайчакамі. Твор выклікае і настальгію па старасвetchыне.

Будучы лёс паноў Кубліцкага ды Заблоцкага, іх сяброў і непрыяцеляў інтрыгую. Паны жывуць у съвеце, які існуе, падобна, ужо сам па сабе (хоча таго іх стваральнік або не). Чытчу паабязаныя новыя прыгоды, падчас якіх героі будуць здабываць закліты скарб у балоце, сустракацца з касьмічнымі прыхаднямі... Магчыма, пры гэтым злучацца фальклорна-міфалагічная даўніна і віртуаль-

ная мадэрнавасьць, а традыцыі Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана і Яна Баршчэускага займеюць новы працяг.

### Лявон Баршчэускі.

#### Літаратура ад старажытнасці да пачатку эпохі рамантызму.

Папулярныя нарысы. Мн.: «Сэр-Віт» (пры садзеянні ТАА «Радыёла-плос»). 2003.

Па-доброму пазайздросыціла, пашибонутна гартаючы кнігу, студэнтам-філолагам і абітурыентам: «папулярныя нарысы» могуць стаць добрым дапаможнікам і ў падрыхтоўцы да іспытаў, і ў напісаныні рэфератаў, і проста быць карыснымі ў баўленыні часу.

Так, вельмі прыемным заняткам для мяне стала разглядваныне малюнкаў Арлена Кашкурэвіча, а таксама ілюстрацыяў, якія зъмешчаныя ў кнізе Л. Баршчэускага (партрэты Васіля Цяпінскага, Фрыдрыха Шылера, Готхальда Эфраіма Лесінга, ілюстрацыі да раману Г. Я. Грэмельсгаўзэна «Авантурнік Сімпліцысімус» і да «Катэхіса» Сымона Буднага). Візуальная інфармацыя робіць тэкст, больш запамінальным.

Усё ў кнізе вельмі канструктыўнае і лагічнае. Першы разьдзел – фактывічна прядмова – «Літаратура ў жыцці людзей». У «Антычнай літаратуры» гаворка пра старагрэцкую і рымскую камедыю, лірыку, эпас. Па-новаму зірнуць на Біблію дапаможа разьдзел «Біблія як помнік старажытнай літаратуры». У разьдзеле «З літаратуры сярэднявечнага Усходу» найперш прываблівае творчасць кітайскіх паэтаў Лі Бо і Ду Фу. «Літаратура Сярэднявечча ў Еўропе» рэпрэзентуе нямецкі і ірландскі эпас, скандынаўскія сагі. «Італія: пачатак эпохі Рэнесанса» расказвае пра «Боскую камедыю» Данте Алі'еры і творы Франчэска Пятраркі. Грунтоўны разьдзел «Сталае єўрапейскае Араджэнне» прядстаўлены творамі французаў, галандцаў, іспанцаў, беларусаў – Франсуа Рабле, Лопэ дэ Вэгі і Францыска Скарэны. «Барока ў літаратуре» прядстаўляюць і нашыя землякі. Сімяон Полацкі, Дамінік Рудніцкі, «Літаратуру класіцызму» – П'ер Карнэль, Жан Батыст Мальєр і Міхал Цяцерскі, а «Літаратуру эпохі Асьветніцтва» – Вальтэр, Бамаршэ, Ка-

рамзін... У апошнім – «крытычным» – разьдзеле аналізуецца літаратура мяжы XVIII і XIX стагоддзяў.

Асаблівай увагі заслугоўвае «Дадатак». Абазнаны педагог-практык, Л. Баршчэускі вельмі ўдала сумясціў у ім творы беларускіх і замежных аўтараў. Гэта Гамэр і Кірыла Тураўскі, Эразм Ратэрдамскі і Мікола Гусоўскі, Ульям Шэкспір і Мялецій Сматрыцкі, Імануіл Кант і Каятан Марашэускі.

Свайм «папулярнымі нарысамі» Лявон Баршчэускі зрабіў яшчэ адзін крок да самау́сьведамлення беларусаў як нацыі і далучэння да нашай літаратурнай Еўропы.

#### Сучасная беларуская драматургія: Традыцыйна-інаваторства.

Уклад. і прадм. П. Васючэнкі. Падагул. рэд. У. Сіўчыкава. Мн.: «Сэр-Віт» (пры ўдзеле ТАА «Радыёла-плос»). 2003.

Таўшчэзны, ажно на 640 старонак, том, выдадзены ў цвёрдай вокладцы, на якой – тузін фотапартрэтаў. Сярод іх і класікі, тыганы драматургіі (Янка Купала), і маладыя творцы (дваццацішасцьцігадовы Андрэй Карэлін).

Кніга складаецца з чатырох разьдзелаў. У «Класіцы і сучасніці» прадстаўленыя творы Янкі Купалы «Тутэйшыя», Анд-рэя Макаёнка «Запюканы апостал» і Ула-дзіміра Каараткевіча «Маці ўрагану». У разьдзеле «Традыцыя» чытач знойдзе п'есу «Вечар» Аляксея Дудараўа і «Страсці па Аўдзею» Уладзіміра Бутраме́ва. Да таго ж ён зможа пачытаць п'есы «Дагарэла свечачка...» Алеся Петрашкевіча, «Выклік багам» Анатоля Дзяленьдзіка і «Стомлены д'ябал» Сяргея Кавалёва.

«Эксыперымент» прадстаўляюць п'еса «Герда, або Горад, у якім мы будзем шчаслівія» Андрэя Карэліна, «АС-лінія» Галіны Багданавай і «Лабірынт» Міколы Арахойскага.

А ў разьдзеле «Дзіцячая драматургія» – п'еса-казка «Філасофскі камень» Ула-дзіміра Сіўчыкава, «Янук, рыцар Мятлушки» Людмілы Рублеўскай і п'еса для лялечнага тэатра «Хведар Набілкін – беларускі касінер» Пятра Васючэнкі.

Выдадзеная кніга даказвае скептыкам факт існаваныя беларускай драма-

тургіі ня толькі ў школьнай праграме або тэатры, але і ў сучаснасці.

Шкада, што праектаў такога кшталту сёньня вельмі мала. Бо раней падобныя кнігі выходзілі па замове Міністэрства культуры ці пасъля семінараў і конкурсай – як хрэстаматыйныя выданыні ў серыі «Школьная бібліятэка»...

### **Сучасная беларуская проза:**

#### **Традыцыі і наватарства.**

Укладаныне У. Січукава і М. Тычыны. Мн.: «Сэр-Віт» (прысадзейні ТАА «Радыёла-плос»). 2003.

У «Сучаснай беларускай прозе...» прозьвішчы аўтараў разьмешчаныя ў алфавітным парадку, што робіць зручным пошук твору таго ці іншага празаіка. Прыменна зьдзівлі як разнастайнасць эмотыўкі, так і жанраў – апавяданьне, навэла, кароткая аповесць, фантасмагорыя, прыпавесць, эсэ, дэтэктыў, гісторыя, кахрання, абразок, бытіца і г.д. Кожны з сарака васьмі аўтараў тома прадстаўлены толькі адным творам.

Чым жа «Сучасная беларуская проза...» адрозніваецца ад той, што была да яе (папярэднє выданьне анталаґічнага тыпу выйшла ажно ў 1966 годзе)? На гэтае пытаньне дае адказ аўтар прадмовы Міхась Тычына: «*Тыты вісковага беларуса часцей за ўсё былі знаёмы чытачу па творах класікаў, і адкрыццё новых людскіх характараў здаралася не так часта. Характаралогія вісковай прозы не вызначаецца асаблівым багаццем і вынаходлівасцю. Сучаснае, посткласічнае апавяданне пра вёску і вісковую ратавала цікавасць да станаўлення характару і паглыбленне ў яго гістарычныя і анталаґічныя пласты. Апісанне народных нораваў набывае сваё новае жыццё і экзістэнцыянае напаўненне ў суязе з грамадскімі ўскладненнімі, прыроднымі катаклізмамі, тэхнагеннымі катасцрофамі.*

Не зважаючи на тое, што з вокладкі на чытача глядзяць з большага знаёмыя твары, «мінусам» выданьня падалося тое, што партрэты пісьменнікаў не пра-

дубляваныя пры біябіліяграфічных звестках перад творам.

А ў астатнім... У кнізе закладзены вялікі пазітыў, які падштурхоўвае творцаў рухацца наперад – да лепшага, больш якаснага, па-сапраўднаму сучаснага.

І застаецца толькі пажадаць выдаўцам, каб серыя кніг «Сучасная беларуская...» мела працяг.

### **Леся УКРАІНКА.**

#### **Мелодыі журбы і надзеі.**

Мн.: «Кавалер Паблішэр ВТАА». 2003.

Зайсёды з асаблівай павагай ставілася да творчасці Лесі Украінкі. Можа таму, што яна мая цёзка (хаця сапраўднае імя славутай украінкі – Ларыса), а можа з-за непадзельнасці паняццяў Воля і Украіна і з-за адданай любові аўтаркі да сваёй Радзімы, што зайсёды прыводзіла мяне ў замілаванье.

Пераклады твораў Л. Украінкі на беларускую мову, выкананыя Н. Гілевічам, С. Грахоўскім, Н. Мацяш, В. Жуковічам, М. Аўрамчыкам, Ю. Гаўруком, В. Стралко і іншымі паэтамі, добра перадаюць шматграннасць і непаўторнасць таленту славутай дачкі Украіны.

Зьдзіўляе разнастайнасць жанраў, якія прадстаўлены ў зборніку. Гэта – гімны, песьні, калыханкі, санеты, прысьвячэнні, біблейскія матывы, водгукі, заклікі да змаганья... Нездарма ж літаратурная спадчына паэткі – 12 тамоў твораў!

Больш за ўсё ўразілі вершы Лесі Украінкі пра кахрання. Яны ўзрушваюць, заклікаюць да веры ў съветлае. І забываеш, што на вуліцы XXI стагоддзе...

О, дарагі мой!

Я ствару табе свет, новы свет новай мроя.

Да цябе ж я пайшла

з новай мрояй жыцця,

Для цябе я памерла і ўскрэсла.

Вазьмі мяне з сабою...